

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 187 (6163) | 14 жніўня 1938 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП.

## НАСУСТРАЧ ВУЧЭБНАМУ ГОДУ У ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЕ

У вышэйшых навучальных устаноў БССР, як і ва ўсім Савецкім Саюзе, з 1 жніўня пачаліся прыёмныя іспыты. Трымаючы ўвагу і даўжыню, скончаны ў мінулым вучэбным годзе сярэдняй школы, прасякнуты гарачым імкненнем да далейшай вучобы, да авалодання вышэйшай чалавечай культуры. Яшчэ загадзя ў сценах сярэдняй школы яны выбралі сваю будучую прафэсію адпаведна сваім здольностям і жаданням. У ВНУ яны прыехалі з шэрагу ўпэўненасцю, што ім мары стануць рэальнасцю, што ім адкрыты ўсе шляхі для прыкладання іх невучарпальных сіл.

Шчаслівым лёс мае моладзь нашай вялікай радзімы. Ні да Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў нас, ні ў пераможаных капіталістычных краінах — нідзе ў свеце для працоўнай моладзі не былі адкрыты і не адкрыты сёння такія пудоўныя магчымасці і перспектывы, як у нас — у краіне сацыялізма. Калі ва ўмовах капіталістычнага ладу дзверы ў вышэйшую школу, у навуку адкрыты толькі няёмка, толькі сьням і дочкам капіталістаў, памочніцкаў і кулакоў, то ў нас магчыма атрымаць вышэйшую асвету мазе кожны малады чалавек. Сацыялістычны лад у нашай краіне выклікае незвычайна прагрэсываючую да ведаў, незвычайна імкненне з найбольшай карысцю аддаць свае сілы і здольнасці справе партыі Леніна — Сталіна, справе камунізма. Сталінская Канстытуцыя забяспечыла моладзі права на асвету разам з правамі на працу, на адпачынак, на вольнае і шчаслівае жыццё.

З якім настроем упэўненасці і радасці ідзе моладзь у ВНУ — сведчаць звесткі паступаючых. «Я скончыў дзевяцігодку, — піша сын калгасніка М. В. Фейгенбюм у Менскай політэхнічнай інстытуце. — Хаду вучыцца далей. Па Сталінскай-жа Канстытуцыі ў нас усё на гэта маюць права. Мая завятная мара стаць саветскім інжынерам. І я ўпэўнены, што дабюся гэтага, бо жыць у вялікай савецкай краіне, сагрэты, як і ўсё наша маладое пакаленне, яркімі прамянямі сталінскага сонца».

Паступаючы парог вышэйшай школы, савецкая моладзь выказвае пачуцці ўпэўненасці, любі і адданасці большышай партыі і мудраму правядуў працоўнага чалавечка таварышу Сталіну за бацькоўскія клопаты аб ёй, за шчасце жыцця, вучыцца і працаваць у вялікую сталіноўскую эпоху. Выдатнай вучобай у ВНУ і далейшай работай на рознастайных участках сацыялістычнага будаўніцтва малалыя спецыялісты з гонарам апраўдаюць надзею, ускладзеную на іх партыяй і народам.

У гэтым годзе асабліва вялікі паліў жадаючых паступіць у ВНУ. У Беларускай дзяржаўнай універсітэце на 250 месцаў палана 481 заява, у Менскай медыцынскай інстытуце на 450 месцаў палана 763 заявы, у політэхнічным інстытуце на 350 месцаў палана 450 заяў, у Віцебскім педагагічным інстытуце на 210 месцаў палана 386 заяў. Гэтыя лічбы сведчаць аб настойлівым імкненні нашай моладзі да вышэйшай асветы, да набывання кваліфікацыі спецыялістаў прамысловасці і сельскай гаспадаркі, навуковых работнікаў, педагогаў. Да гэтага б'е ўсе ўмывы. Беларусь, якая да Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі не мела ні адной вышэйшай школы, зараз мае 23 ВНУ, у тым ліку 11 педагагічных і навуковых.

Але не ва ўсіх ВНУ БССР наладжана справа новага набору студэнтаў. Асабліва гэта датычыць ВНУ, падпарадкаваных Наркмадзвесты БССР. У Віцебскім, Гомельскім, Магілёўскім, Аршанскім, Менскім, Рагачоўскім вестаўніцкіх інстытутах колькасць паступаючых заяў далёка не запэўнівае заплававанае месца. Кіраўнікі гэтых інстытутаў, як і Упраўленне па справах вышэйшай школы Наркмадзвесты БССР,

## НАГЛЯЯ ПРАВАКАЦЫЯ ПОЛЬСКАЙ ПАЛІЦЫ

ВАРШАВА, 13 жніўня. (БЕЛТА). Басцыяны польскай паліцыі ў адносінах да супрацоўнікаў савецкіх прадстаўніцтваў у Польшчы прадаўжаюцца. На працягу апошніх трох дзён работнікі Паўпрэдства і Гандлёвага прадстаўніцтва пры выходзе са сваіх службовых памяшканняў чакарава армішчоваўцамі і гадзінамі пратрымлівалі іх у паліцэйскіх участках. Усіх армішчоваўцаў падпарадкавалі імятам, у якіх запісаны толькі імя і прозвішча заграмадзяна, патрабуючы паведамлення падпарадкаванай і характара работы данага супрацоўніка, яго спецыяльнасці, вышываючы звесткі аб родзічах, аб узвасамадзінах у Паўпрэдма, Гандлёвым прадстаўніцтве і т. п. 11 жніўня была затрымана дыпламатычная машына Гандлёвага прадстаўніцтва, шофер армішчоваўца і адпраўлены ў ўчастак, а машыта кінута пасярод вуліцы, дзе знаходзіцца і на гэты момант. 12 жніўня дыпламатычная машына савецкага ваеннага аташа, якая ішла пад дзяржаўнымі знамямі, падверглася такому ж нападку паліцэйскіх апаратаў Паўпрэдства. Шофер гвалтова выпянуў і армішчоваўца, машына кінута пасярод вуліцы. Калі ваенны аташа і першы сакратар Паўпрэдства зварнулі ўвагу паліцэйшкіх, што палобныя акты супярэчаць элементарным правам міжнародных адносін і зневажаюць дастоінасць дзяржаўнага флага ССР, паліцэйскія нахаба адказалі, што іх не вучылі цікавіцца гэтым пытаннем, а панясе на міжнародным праве ім наогул невядома. Супрацоўнікі Паўпрэдства і Гандлёвага прадстаўніцтва пазбаўлены магчымасці нармальна пазнаёміцца са знешнім светам. Гандлёвыя фірмы «пачівае» паведамляюць, што купуючы рэч яны па прычынах, ад іх не залежачых, не могуць даставіць у адрас Паўпрэдства і прасяюць каб у далейшым такіх пакуці рабіліся не ў іх.

# ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА СССР 1-ГА СКЛІКАННЯ

## ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА 13 жніўня 1938 года

Учора, 13 жніўня, у 11 гадзін дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося трэцяе пасяджэнне Саюза. Старшынястоўе — Намеснік Старшыні Саюза депутат Лысенка Т. Д. У параму дня — спрэчка па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У спрэчках выступілі депутаты Наталевіч Н. Я. (Слуцкая акруга, Беларуска-Сялянская ССР), Баградзе В. М. (Кутаіская акруга, Грузінская ССР), Нінанораў А. Ф. (Архангельская гарадская акруга, Архангельская вобласць), Шарафееў С. М. (Мензельская акруга, Татарская АССР), Пірузян А. С. (Кіраваканская акруга, Армянская ССР), Іванова С. М. (Улан-Удэнская сельская акруга, Бурят-Мангольская АССР) і Нікалаева К. І. (Кашанская акруга, Калінская вобласць). На гэтым трэцяе пасяджэнне Другой Сесіі Саюза закрываецца.

Учора, 13 жніўня, у 6 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося трэцяе пасяджэнне Саюза Нацыянальнасцей. Старшынястоўе — Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. У параму дня — спрэчка па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У спрэчках выступілі депутаты Бурмісцэна М. А. (Майкопская сельская акруга, Адыйгейская аўтаномная вобласць), Аліеў А. М. (Джурфінская акруга, Нахічэванская АССР), Смагіна А. Г. (Сталінабальская гарадская акруга, Таджыцкая ССР), Ібраімаў М. І. (Бахчысарайская акруга, Крымская АССР), Юлдашэў М. (Ташкенская-Кіраўская акруга, Узбекская ССР), Ібрагімаў Р. К. (Мелеуэўская акруга, Башкірская АССР), Тактараў А. Г. (Махач-Калінская гарадская акруга, Дагестанская АССР) і Аліеў С. (Чардыюўская сельская акруга, Туркменская ССР). На гэтым трэцяе пасяджэнне Другой Сесіі Саюза Нацыянальнасцей закрываецца.

## ДЗЕННІК ПАСЯДЖЭННЯЎ СЕСІІ 13 жніўня 1938 г. У СОВЕЦЕ САЮЗА

У 11 гадзін раніцы, 13 жніўня, адкрылася трэцяе пасяджэнне Саюза Саюза. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Прадаўжаюцца спрэчка па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. Старшынястоўе — Намеснік Старшыні Саюза депутат Лысенка Т. Д. прадстаўляе слова депутату Наталевічу Н. Я.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Яркімі фактамі і лічбамі малое депутат Наталевіч расквіт гаспадаркі і культуры Беларускай ССР. Валавая прадукцыя ўсёй прамысловасці Беларусі ў 1937 годзе складала 89 млн. рублёў, а ў 1938 годзе яна складала 2100 млн. рублёў. 9,964 катасы рэспублікі засяваюць 964 прапанта ўсёй плошчы. Беларусь — рэспубліка сучаснай пшэменнасці. Зараз на народную асвету расходзіцца больш 100 рублёў у год на чалавека. У 1914 годзе царскі ўрад расходваў каля 60 капеек на душу насельніцтва.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Депутат Наталевіч заяўляе, што, галасуючы за зацвярджэнне адлінага дзяржаўнага бюджэта на 1938 год і за асваінаванне 27 мільярдаў рублёў на далейшае ўмацаванне абароназдольнасці краіны, депутаты выразаюць волю сваіх выбаршчыкаў, волю ўсяго вялікага савецкага народа, гатовыя ў любую мінуту да першаму закліку партыі і Урада, таварышы Сталіна выступіць на абарону сваёй радзімы разам з нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

У зале ўспыхвае бурная авацыя ў гонар Чырвонай Арміі, у гонар таварыша Варашылава. Радавоўца выклікае: «Няхай жыве першы маршал Савецкага Саюза, жалезны нарком таварыш Варашылаў!»

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

— Кожная лічба бюджэта Саюза ССР сведчыць аб велізарных клопатах ленынска-сталінскай партыі і савецкага ўрада аб працоўных, — гаворыць депутат Баградзе В. М.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Тав. Баградзе гаворыць аб выключным уздыме нацыянальных рэспублік у выніку правільнага ажыццяўлення ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, дапамогі ўрада Саюза ССР і штодаўняных клопатаў таварышаў Сталіна і Малава.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Гэтыя словы выклікаюць бурную авацыю ўсёй залы і выклічкі прыватнікаў у гонар таварышаў Сталіна і Малава. Тав. Баградзе заяўляе, што ён упэўнены ў згодзе з той крытыкай, якой падверглі Наркамфін выступаючы ў спрэчку, дэпутаты. Ён лічыць, што ліквідацыя вынікаў шкодніцтва ў фінансавых органах ідзе марудна.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Депутат Нінанораў А. Ф. напамінае, што ў годзе руска-японскай вайны царскі ўрад алікуе на патрэбы народнай асветы толькі 36 мільёнаў рублёў. У бюджэце краіны перамога сацыялізма на справу народнай асветы ў бягучым годзе намечана больш 20 мільярдаў рублёў — 17 проц. бюджэта. Такой магучай стала наша краіна. Яна здольна даць адпор любому агрэсару.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Тав. Нінанораў крытыкуе Наркамфін за неадпаведную работу па разліку агульнай справы. Большая частка агульнай справы знаходзіцца ў горадзе, у вёсках агульнага справы развіта слаба. Дрэнна займаецца Наркамфін дзяржаўным справазнаваннем.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Депутат Шарафееў С. М. крытыкуе Наркамфін за неавааротлівасць у вырашэнні рэду пытаньняў. На працягу 7 месяцаў Наркамфін не можа вырашыць, запыраўдаў, пытанні аб фінансаванні мясцовай прамысловасці Татарыі. Да гэтага часу Наркамфін таксама не прыняты меры да спрашчэння работы па асагначню падатку з абароту. Існуючая сістэма складала і забытала.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Депутат Пірузян А. С. свай выступленне прысвечана дасягненням Армянскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, ператварыўшага за год сталінскіх пяцігодкаў у краіну перадавой культуры. Значна вырас дзяржаўны бюджэт Арменіі. У пачатку першай пяцігодкі ён склаўся 23 млн. рублёў, а ў гэтым годзе — 388 млн. рублёў. Выраслі новыя галіны прамысловасці — хімічная, мэханічная, тэкстыльная, табакічная, скуравая і іншыя. Арменія — краіна буйнай калектыўнай гаспадаркі. 90 проц. сялянскіх гаспадарак — у калгасе. Расце культура рэспублікі. У Арменіі — 1.167 пачатковых і сярэдніх школ. У іх адукаюцца 265 тыс. дзяцей — 24 проц. усяго насельніцтва.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.

Бюджэт Савецкага Саюза на 1938 год — большыкі ўдар па японскіх агрэсарач, якія арганізуюць прававаці супраць СССР. Армянскі народ разам з усімі народамі СССР па першаму закліку партыі і Урада і правядыра народнаў таварыша Сталіна будзе грудзьне ў іх.

Учора вечарам на трэцім пасяджэнні Саюза Нацыянальнасцей прадлаўжэлі спрэчку па дакладу Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год. У ложах — кіраўнікі партыі і Урада, члены Презідыума Вярхоўнага Савета, Народныя Камісары. Старшыня Саюза Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. прадстаўляе слова депутату Бурмісцэна М. А.



### ЧАМУ НЕ БУДУЕЦА НОВЫ ЛІЦЕЙНЫ ЦЭХ?

У 1937 годзе бабруйская арцель Чырвоны металіст пачала будаваць ліцейны цэх. Бабуручыя на прадстаўніцтва адкрыці цэха, кіраўнікі былога Белметалпромаюза запланіравалі арцель на 1938 г. выпуск калы 300 нікеляных ложкаў. Вытворчасць гэтых ложкаў у далейшым павінна была быць пачына пашырацца.

Але бяда ў тым, што запланіраваў гэту прадукцыю, кіраўнікі Белметалпромаюза і, у прыватнасці, б. вальнік яго будаўнічай групы тав. Капан (цяпер работнік Менскага абласно-а Белметалпромаюза) нічога не зрабіў для забеспячэння будаўніцтва цэха.

Яшчэ ў студзені 1938 года арцель асяла Белметалпромаюзу праект перакрыцця, які быў зацверджан аюзам толькі ў маі месцы. Праз невялікі дзень пасля зацверджання Белметалпромаюзу паведаміў арцель, што раект ферм перакрыцця забракаван. Чырвоны быў паслан новы праект, але і ён быў праз некаторы час забракаван.

У выніку затрымкі пуску ліцейнага цэха арцель першым велізарна страціла, затрымліваючы выпуск прадукцыі з-за неабходнасці стварэння якае фінансаванне становіцца. Белметалпромаюз і яго старшыня тав. арголін замест аказання арцель неабходна дапамогі ў будаўніцтве цэха змяжваючы пашыраўшы работнікаў цэха аб неабходнасці сканчэння будаўніцтва.

А. ГЕЛЬФАНД.

### РАЗБАЗАРВАЮЦЬ ДЗЯРЖАЎНАЕ СЕНА

У гэтым годзе калгасы Мясціслаўскага раёна павінны атрымаць 336 галоў ародзістай жывёлы.

Да размеркавання завазімай племяннай жывёлы паміж калгасамі, яе неабходна забяспечыць кармамі з малочай і сенажаці заснаванага фонда. Але гэты сенажак з ведама загадчыка райпаветла павяліча паміж работнікамі райа, племянная жывёла, якая гэтым днём будзе завезена ў рай, астацца ў кармоў Зямлеўпарацкіх-ж Альцен, Вусціна, Лугаўноў, Дубікоўскі, саршы аграпом Мігдалёў, інструктар-хутгалтар райа Скупановіч атрымаў і сваіх кароў па 4—5 вазоў сена з панога фонда.

Гэта самасабяжэнне ў райа існуе з года ў год. Нават сена размяркоўваецца тым, які не марш кароў, як Вусну, Мігдалёў і іншым. А яны зноў марш кароў на базары.

Просім прыняць да аднаасці віратых у разбазарванні дзяржаўнага сена. Група работнікаў райа.

### КАЛІ БУДЗЕ КІНО?

У некаторыя калгасы Камяніцкага сельсавета. Круглянскага раёна, ужо ўзлыш 6 месяцаў як не дэманстравалі кінокарціны. Калгаснікі тут пажадалі магчымасці бачыць і знамянаць у такім кіномае, як «Ленін у Крыжычкі», «Чапаеў», «Мы з Крыжычкі» і шмат іншых кіномае. У тым жа калгасе, куды выпалкова прыязджае вопераасю, то з вельмі старымі карніма, лентэ часта перама, кіномеханік-прадукцыя асобнай часткі.

Насельніцтва Камяніцкага сельсавета сурана такім абслугоўваннем калгаснікаў і алаасобнікаў. Яно жадае бачыць лепшую кінофілію. Кіраўнік круглянскага раёна абавязана забяспечыць абслугоўванне калгаснікаў кінокарцінамі.

В. БЯЛЯЦКІ.



НА УСЕБЕЛАРУСКАЙ ПЕРАДАВІКЕ ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ. НА ЗДЫМКУ: група ўдзельнікаў нарады. Злева направа — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, загадчык малочна-тварнай фермы калгаса «Чырвоны дэбарылет», Гусіна раёна, А. І. Пальцава, старшыня калгаса «Чырвоны буднік», Камяніцкага раёна, Х. Д. Цярэшчанка, загадчык фермы калгаса імя Леніна, Васілевіцкага раёна, Л. І. Іваненка, старшы коннага калгаса «Чырвоны аман», Крукаўскага раёна, тав. Пуч і намеснік старшыні Вярхоўнага Савета БССР, загадчык аўпаходнай фермы калгаса «Гомельскі пролетарыі» Г. М. Барушкоў. Фот. Я. Салавейчыка.

### ШТО ПЕРАШКАДЖАЕ Ў РАБОЦЕ КАМБАЙНЕРУ Т. МАЙСЕЙЧЫКУ

ГОМЕЛЬ. (Спец. нар. «Звязда»). Камбайнер Нова-Беліцкай МТС Іосіф Трафімавіч Майсейчык, вядомы ў раёне як адзін з лепшых камбайнераў, паказвае высокую прадукцыйнасць працы на ўборцы.

Тав. Майсейчык за першыя 5 дзён работы на паўднёвым камбайне «Комунар» высокакаласна ўбраў 110 гектараў. Кожны дзень ён убіраў па 20—25 гектараў 27 ліпеня Іосіф Майсейчык даў рэкордную выпрацоўку. У гэты дзень, працуючы на полі калгаса «Пролетарыі», Прыбыткаўскага сельсавета, ён убраў 27 гектараў жыта.

За выдатную работу на камбайне Іосіф Майсейчык Наркмазем БССР прэміравана грашовай прэміяй у суме 250 рублёў.

Выдатных поспехаў у сваёй рабоце тав. Майсейчык дасягнуў тым, што ў дасканаласці алавоў тэхнікі камбайна, арганізаваў добры тэхнічны догляд за машынай.

У адрэпае камбайнера тав. Майсейчыка па доглядзе за машынай устаноўлена поўнае размеркаванне працы. Сам камбайнер кожную раніцу, перад пускам камбайна, аглядае ўсе механізмы, умацаваны і рэгуліроўку. Штурвалына тав. Бондараў і трактарыст тав. Клімовіч змазваюць часткі механізмаў. У часе работы праз кожныя дзве гадзіны змазваюць падшыпнікі. Вечарам камбайна ачышчаюць ад зямлі.

Усё ішло добра. Але ў апошні час камбайнер аграт таў тав. Майсейчыка знамяна знізіў тэмпы работы на ўборцы. Калі за першыя 5 дзён камбайн убраў

110 гектараў, то за апошнія 10 дзён камбайн убраў усяго толькі 50 гектараў. Чаму так здарылася? Чаму лепшы камбайнер Гомельскага раёна знізіў тэмпы ўборкі, знізіў норму выпрацоўкі? Віна за гэта палкам кладзецца на кіраўнікоў Нова-Беліцкай МТС і Гомельскага раёна.

Для далейшай паспяховай работы камбайна тав. Майсейчыка не створаны патрэбны ўмовы. З 5 жніўня камбайн 3 дні прастаў выключна таму, што ў калгасе «Пролетарыі» быў недаспеўшы хлеб. У гэты час, камбайн можна было б з поспехам перавезці для работы ў другі блізкі калгас. Але гэтага не зрабіла дырэкцыя Нова-Беліцкай МТС (дырэктар тав. Фрадынін).

Маршруты руху камбайна складзены дырэктары МТС непрадумана. Камбайнер тав. Майсейчык прыходзіць ў халасце гадзінаў камбайн за 7—10 кілометраў. З калгаса «Пролетарыі», Прыбыткаўскага сельсавета, камбайн перавозіць за 7 кілометраў у калгас «Пунілавец», Зябраўскага сельсавета. Пасля зноў камбайн накіраваў ў той жа калгас «Пролетарыі».

Мы цалер кожны дзень пераважам то з участка на ўчастак, то з калгаса ў калгас, — а крыўда расказвае тав. Майсейчык.

Частыя халасныя перавозы з калгаса ў калгас — гэта адна з прычын, перашкаджаючых нармальнай рабоце.

Другая прычына крыецца ў тым, што ў разне калгасу ігнаруюць камбайнавую ўборку. Так, у калгасе імя Кірава, дзе зараз працуе камбайн, участкі, ал-

ведзеныя для камбайнавай ўборкі, жнуць жніўнямі, а для камбайна старшыня калгаса тав. Пагаўскі адвёў невялікія ўчасткі пасеваў па 5—7 гектараў. Такой плошчы для камбайна звычайна хапае на 2—3 гадзіны работы, а пасля зноў трэба пераважам з участка на ўчастак, дарэмна трацячы дарогі час.

Яшчэ адна з прычын зніжэння тэмпаў ўборкі камбайнерам тав. Майсейчыкам заключаецца ў тым, што дырэкцыя МТС не арганізавала свечасовай тэхнічнай дапамогі камбайнерам. Калі 9 жніўня ў камбайне тав. Майсейчыка зламаўся шатуў апарата першай ачысткі, то для таго, каб змяніць такую, злавалася б, нескладана дрыўляную частку, прыйшло патрапіць амаць пелы дзень.

Дрэнна арганізавана таксама падвозка гаручага і вады да камбайна. Гэта прыходзіць рабіць самому камбайнеру або трактарысту.

Ніхто ў раёне не палумаў і аб тым, каб арганізаваць культурнае абслугоўванне камбайнераў і трактарыстаў, працуючых на ўборцы. Трактарыст тав. Клімовіч скардзіцца, што да іх на поле ніколі не заганяюць агітатар або чытыч газет і не азнаёміць з міжнародным становішчам.

Камбайнер Іосіф Майсейчык узяў па сябе абавязальства ўбраць за сезон на сваім камбайне 300 гектараў. Ён гэта абавязальства з гонарам выканае пры той умове, калі дырэкцыя Нова-Беліцкай МТС і кіраўнікі Гомельскага раёна акажыць яму канкрэтную большавікую дапамогу. С. НАЗНАЧЭУ.

### НЯПРАВІЛЬНА РАССТАЎЛЕНЫ ІЛЬНАЦЕРАБІЛКІ

КРУГЛЯЕ. У раёне ў разгары мававае перабленне ільну. Калгасы «Май», «Сонна», імя Молатава, імя Тэльмана, «Звязда» і інш. ужо закончылі ільнацерабленне.

Але ў многіх калгасах у часе ільнацераблення ігнаруюць якасць работы. У калгасе «Вална», Круглянскага сельсавета (старшыня калгаса т. Лукашанка), выпераблены лён больш гадзінаў жыць на полі. Ён урос у зямлю і парнеў. Такое-ж становіцца і ў калгасе «Чырвоная Каменка».

Старшыня калгаса «Молат», Ціперы-

скага сельсавета, т. Андрэў не пакапаўся нават вылучыць бригады для абслугоўвання ільнацерабілкаў. Ён не забяспечыў падвозку гаручага. Трактарысты прыходзіць за некалькі кілометраў ездзіць па базу запраўляць трактар.

Маршруты ільнацераблення складзены зусім няправільна. Дырэктары Ціперыскай, Круглянскай і Паўлаўскай МТС не ўлічылі асаблівасцей калгасна-ільня МТС на догавар павінны абслугоўваць ільнацерабілкамі. Машыны часта пасылаюцца ў такіх калгасах, дзе бес-

іх могуць абысціся (малыя ўчасткі ільну), дастаткова колькасць рачоў ільну, а калгасы, якія алаваюць вострую патрэбу ў ільнацерабілках, ніяк не могуць іх дачакацца. Так у калгасе «Шлях Леніна», Коменіцкага сельсавета, стаіць пераспеўшы 20 гектараў ільну. Уручную яго не маюць магчымасці свечасова выперабіць і ўсё-ж МТС ільнацерабілку не дастала. У калгасе «Звязда», Ціперыскага сельсавета, замест патрэбнай там адной ільнацерабілкі, прышло адразу дзве.

Д. ПУЛЬЯНАУ.

### УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА ПЕРАДАВІКОЎ ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ

У вялікай зале менскага Дома партызма імя Карла Маркса 12 жніўня, у гадзіну дня, адкрылася ўсебеларуская нарада перадавікоў жывёлагадоўлі. На нараду прысутнічала 95 чалавек. Усе яны астаханулі, лепшыя майстры сацыялістычнай жывёлагадоўлі, загадчыкі малочна-тварнай і свінатварнай калгасных ферм, свінарні, даяркі, конюхі, аўчары, цялятніцы.

Сярод удзельнікаў нарады — вятныя людзі нашай ордэнааноснай Савецкай Беларусі: загадчык аўпаходнай фермы калгаса «Гомельскі пролетарыі», Лосёўскага раёна, намеснік старшыні Вярхоўнага Савета БССР Грыгорыі Мінавіч Барушкоў, брыгадзір коннага заводу № 95, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. П. Г. Валашэнка, загадчыка малочна-тварнай фермы калгаса «Чырвоны дэбарылет», дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. А. І. Пальцава, ордэнааносны — тэхнік гомельскай інкубатарнай станцыі М. П. Ленкова, свінарка калгаса «Перша мая», Касцюковіцкага раёна У. С. Бабаша і іншыя.

Лепшыя барацьбы за сацыялістычную жывёлагадоўлю з'ехаліся ў сталіну ордэнааноснай рэспублікі, каб абмяняцца вопытам сваёй работы і намяціць канкрэтыя шляхі поўнага выканання і перавыканання дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі на 1938 год у БССР.

Нараду адкрыў нарком земляробства БССР тав. Кальцоў. Даклад аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі зрабіў тав. Міронаў — намеснік наркома земляробства БССР. Дакладчык прывёў лічыбы росту жывёлагадоўлі. За год другой сталіскай пяцігодкі нарадоўе буйнай рагатай жывёлы выраста па 40 проц. свіней — на 86 проц. і авечак на 20 проц. За паўгоддзе 1938 года стада буйнай рагатай жывёлы выраста на 71 тысяч галоў, стада свіней — на 64 тыс. галоў і стада авечак — на 128 тысяч галоў.

Гэтыя поспехі былі б значна большымі, Паганым ворагі народа траціска-бухарыскае бялыты многа нашкодзілі ў галіне жывёлагадоўлі. Але яшчэ не ўсюды ўзяліся па-большавіцку за выкарчаванне астацкаў шкодніцтва. Асабліва непакупнацыя астацкаў справа з захаваннем і выпрошчваннем маладняка. Па даных на 1 ліпеня г.г. па ла 6,8 проц. нарадзіўшыся жарабіт, 8,6 проц. цялят, 13,4 проц. парасят і 6,3 проц. ягнят.

У асобных раёнах, дзе справа развіцця сацыялістычнай жывёлагадоўлі пущана на самаіць дзе партыіны, овекія і зямельныя органы бяздзяльнічаюць, страці маладняка яшчэ большыя. Напрыклад, у Клічэўскім раёне ў гэтым годзе пала 56 жарабіт, у Барысавіцкім раёне — 61 жарабіт. Вельмі вялікі падзёж цялят і жарабіт у Сенненскім і Клічэўскім раёнах.

Дакладчык прывёў таксама многа фактаў і вазоў калгасы, дзе сапраўды ўзора пастаўлена справа жывёлагадоўлі. Вось, напрыклад, свінаферма калгаса «1-е мая», Касцюковіцкага раёна. Свінарка гэтай фермы, ордэнааноска тав. У. С. Бабаша адбывае атрама атрыма і выгадавала 136 парасят, што складае 22,7 парася на кожную свіна-

матку. Прыросту вагі на адну свінаматку яна дасягнула 1036 кіلوграмаў. У калгасе «Чырвоны Кубы», Аршанскага раёна, вырашчана 18,4 парася на кожную свінаматку.

Такіх прыкладаў сапраўды большавіцкай барацьбы за развіццё сацыялістычнай жывёлагадоўлі можна было б прывесці шмат.

Пасля даклада выступілі ўдзельнікі нарады і дзятлілі сваімі вопытамі. Кожнае іх выступленне ўважліва выслухоўвалася. Загадчык свінатварнай фермы калгаса «Новае жыццё» тав. М. Е. Гаўрыленка падзяліўся каптуйным вопытам аб тым, як яны дабіліся вырошчвання 17,9 парася на кожную свінаматку ў мінулым годзе і 12,5 парася ў гэтым годзе ад аднаго апаросу.

Загадчык коннагадоўчай фермы калгаса імя Чапаева, Мясціслаўскага раёна, тав. Сокол расказаў нарадзе, як дабіўся прыплоду 20 жарабіт ад 20 коннама-так і падзяліўся вопытам догляду за жарабітамі коннама-такі і жарабітамі. Падзяліўся сваім вопытам пяцінаці калгаса «Дзяснігоддзе БССР», Васілевіцкага раёна, тав. Дрожжэ, якая за 5 гадоў працы вырашчала 600 цялят, не меўшы ні аднаго алашкоў.

У канцы вярочнага пасяджэння 12 жніўня выступіў з правамоў старшыня Соўнаркома БССР тав. Кісялёў. Перадаўшы прывітанне ўдзельнікам нарады ад урада БССР, тав. Кісялёў падкрэсла крытыку работу жывёлагадоўчага ўпраўлення Наркмазема, аямельных органаў на месцах, асобных райкомаў партыі і райвыканкомаў за марудныя тэмпы ліквідацыі астацкаў шкодніцтва ў развіцці жывёлагадоўлі.

13 жніўня нарада прадаўжае сваю работу. Удзельнікі нарады побач з тым, што дзятлілі вопытам, бралі на сябе абавязальства, што на месцах яны будуць гэтыя вопыты перадаваць астатнім калгасам.

З красавіцкімі правамоў выступілі таварышы Валашэнка — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, брыгадзір коннагадоўчага ўпраўлення Наркмазема, аямельных органаў на месцах, асобных райкомаў партыі і райвыканкомаў за марудныя тэмпы ліквідацыі астацкаў шкодніцтва ў развіцці жывёлагадоўлі.

13 жніўня нарада прадаўжае сваю работу. Удзельнікі нарады побач з тым, што дзятлілі вопытам, бралі на сябе абавязальства, што на месцах яны будуць гэтыя вопыты перадаваць астатнім калгасам.

Усе гэтыя вопыты догляду за жывёлай і вырошчваннем маладняка, аб якіх гаварылі ўдзельнікі нарады, былі б вельмі каштоўна, каб Наркмазем перадаў іх калгасам і жывёлагадоўчым соўгасам БССР.

Удзельнікі нарады аднадушна прынялі і паслалі прывітальнае пісьмо правальніку народаў вільяма Сталіну. Таксама аднадушна прынята алава да ўсіх калгаснікаў Савецкай Беларусі, у якіх заклікаюць яны ўсё робіцкаў сацыялістычнай жывёлагадоўлі, разгарнуць станаўскі рух, дабіцца не толькі выканання, але і перавыканання дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі на 1938 год у БССР.

На гэтым нарада скончыла сваю работу.

### Поўнаасцю разлічыліся з дзяржавай

МАЗЫР. Перадавыя калгасы Палескай вобласці ў гонар Другой Сесіі Вярхоўнага Савета Саюза ССР поўнаасцю разлічыліся з дзяржавай па хлебапастаўках. Лельчыцкі раён план хлебапаставак на 7 жніўня выканаў больш чым на 50 проц. Першым поўнаасцю разлічыўся з дзяржавай па хлебапастаўках калгас «Новая ніва», Лельчыцкага сельсавета. Ён здаў 3 тony 910 кілограмаў дзяржаве і натураліта-

МТС 4 тony 180 кілограмаў. Разлічыліся з дзяржавай па хлебапастаўках калгасы «Другая пяцігодка», «Правда» і інш.

Калгас імя Варшавыла, Ельскага раёна, падрыхтаваным сустрэкае сяўбу азімых. Падрыхтавана ўжо 40 гектараў глебы. Падрыхтавана таксама сартавое насенне жыта. 15 жніўня калгас прыступае да сяўбы азімых. С. БАЧУРА.

### ПАВАРОТ У ПАЛІТЫЧЫ БАЛКАНСКІХ ДЗЯРЖАЎ

Апублікаванае днём паведамленне рую аб падпісанні пакта аб ненападзе паміж Балгарыяй і чатырма краімамі Балканскай Антанты (Румынія, Югаславія, Грэцыя і Турцыя) свецыць аб сур'ёзных палітычных зруках, рыходзячых у сучасны момант на Балканах.

Пакт аб яым ідзе гутарка, падпісан і ліпеня ў Салоніках старшыней савета міністраў і міністрам замежных праў Грэцыі гон. Метаксасам, ад імя сіх чатырох краін Балканскай Антанты (Метаксас з'яўляецца ў той-жа час старшыней Пастаяннага савета Балканскай Антанты) і словамі балгарскага ўрада Кіосейванавым, ад імя Балгарыі.

Друк не прыводзіць на жал, падобных вестак, адносячыхся да падпісання гэтага дагавора, але з таго, што ўжо апублікавана, відаць, што гутарка ідзе аб сур'ёзных палітычных зруках, уносячых вялікі змены ў існуючыя адносіны паміж Балканскімі дзяржавамі.

Дзяржавы, прыняўшы ўдзел у падпісанні пакта, умовіліся не прыбываць а сілы ў іх узасмных адносінах. У дэвелюцыі з асобнымі пагадненнямі з брэнжы, якія гэтыя дзяржавы падпісалі паміж сабой. Дагавор устанавіла апрач таго, што краіны Балканскай Антанты згоды не прымяняць дзеючых пастаўных часткі IV дагавора, аключанага ў 1919 г. у Нейі (у частцы абмежавання балгарскіх ўзбраенняў) і пастаўных Лазанскай канвенцыі 1923 г. аб дэмілітарызацыі граніч Фра-

нцу) узброеныя сілы Балгарыі былі зменены да 30.000, уключаючы ўсе віды войск і жапдармеры. Па канвенцыі-ж 1923 г. падпісанай у Лазане, усе тры дзяржавы — Турцыя, Балгарыя і Грэцыя — абавязаліся не ўзводзіць ніякіх ваенных умацаванняў у прадзеллах 30-кілометравай паласы па абодва бакі гэтай граніцы і не дапускаць ніякіх змен у гэтай паласе без дазволу Савета Лігі Нацыі.

Усё гэта значыць, што краіны Балканскай Антанты, не пятаючыся ні Лігу Нацыі, ні іншым удзельнікам Нейскага дагавора, згадзіліся «без бар'яў», «мірным шляхам» (як падкрэслівае замежны друк) перагледзець Нейскі мірны дагавор і прадаставіць Балгарыі поўную роўнасць ва ўзбраеннях, а таксама аднавіць умацаванні па ўсёй грэка-балгарска-турэцкай і франка-балгарскай ад Эгейскага мора да Чорнага.

Паміж Балгарыяй і членамі Балканскай Антанты, як вядома, на працягу ўсіх год пасля сканчэння імперыялістычнай вайны да апошняга часу адносіны былі краіна непячнутымі. Балгарыя, развітая ў гэтай вайне разам з Германіяй, ніколі не траціла падзеі на рэванш іна выпраўленне сваіх граніч шляхам ўзброенага ўмяшання.

Значыць, Салоніцкі дагавор я-бы здымае ўсе гэтыя супярэчнасці і абясцэчвае мірнае вырашэнне шматгадовага, дзяжкага канфлікта. У гэтым іменна сэнсе і разглядае гэту падзею, напрыклад, англійскі друк, усяляк падкрэсліваючы станоўчае значэнне для справы міру заключанага пагаднення. Вядомай доля іспіну ў гэтым свяржэнні, вядома, ёсць і прытым вельмі назначная. Падпісанне такога ро-

ду пагадненняў, у якіх дагаварваючыся стораны абавязваюцца не прыбываць да сілы зброі і не весці вайну, аправага адна супроць другога, не можа не выклікаць вяломага пачыння задаловлення сярод чычрых прычлінікаў захавання і ўмацавання Усеагульнага міру. Аднак у даным выпадку да падпісання пакта аб ненападзе і аднаўленні ўзбраенняў прыходзіцца адносіцца, у сілу некаторых меркаванняў, з вядомай аспрожэннасцю.

Да самага апошняга часу Балгарыя, следуючы ў фарватэры нямецкай палітыкі, упарт ухільялася ад урэгуліравання сваіх адносін з суседнімі Балканскімі краінамі. Іменна яе рэвізіянісцкія накіраваны з'явіліся адной з вельмі значных прычын, якія штурхнулі Грэцыю, Югаславію, Румынію і Турцыю на ўтварэнне ў 1934 г. Балканскай Антанты Яны-ж (гэтыя ідэй рэванша і рэвізіі мірных дагавораў) перашкаджалі ёй і ў далейшым дадучыцца да Балканскай Антанты, не гледзячы на велізарныя намаганні, якія ў гэтым напрамку былі затрачаны Сталдзінінічам (Югаславія) і інш. членамі Балканскай Антанты.

Зараз там паўстае зусім натуральнае пытанне — што могуць азначыць гэтыя зрукі і ў чым іменна ітарэсах яны алаваюцца? Ці азначае падпісанне пакта, што Балгарыя, ня зменны спадарожнік нямецкага агрессиўнага фашызма, парывае з Германіяй і папарывае тварам да демократычнага фронта абароны міру? Ці тут адбываюцца нешта зусім інашае?

Уважліва нагляд за кодам развіцця палітычных падзей на Балканах за апошнія годны прыводзіць нас да пераканання, што гэты развіццё ідзе па лініі ўсё большага ўзмацнення ўплыву фашысцкіх агрэсараў (праз вярхушачныя, кіруючыя колы балканскіх краін, пры няэменным рэсце антыфашысцкіх настрояў) у шырокіх масах насельніцтва, гэта значыць па лініі дыяметральна процілеглых ітарэсам міру. Таму і пакт, заключаны ў Салоніках, будучы па сваёму замыслу з'яўляў стапоўчай можа абярнуцца, у сілу ўказанай тэндэнцыі, у сваю процілегласць, калі, сапраўды, развіццё падзей на Балканах будзе следваць у тым-жа напрамку, як і да гэтага часу.

Ва ўсіх выпадках памылкова было б думаць, што заключенне пакта паміж Балгарыяй і краінамі Балканскай Антанты вызначалася ў якой-небудзь ступені ўсволаджэння ілі неабходнасці згуртаваць сілы малых балканскіх дзяржаў перад тварам навішай над імі пагрозы нападу нямецкага імперыялізма.

Яшчэ два годы таму назад заключенне палобнага пагаднення паміж Балгарыяй і Балканскай Антантай было б зусім немагчыма, настолькі вялікі былі паміж імі разыходжанні. Зараз-жа адбылося абліжэнне і зусім не таму, што Балгарыя, адарваўшыся ад Германіі, адмовілася ад сваёй «традыцыйнай» палітыкі і пайшла агудналь дарогай з Балканскай Антантай, а таму, што Балканская Антанта, прыкметна перавярнуўшыся з часу свайго ўтварэння (1934 г.), увайшла ў фарватэр той-жа нямецкай палітыкі, па якому да гэтага часу следвала і прадаўжае следваць Балгарыя.

Зраўмела, не да ўсіх членаў Балканскай Антанты ў рознай меры прымяніма гэта палажэнне, але большасць іх — Югаславія, Грэцыя, Румынія — ужо вельмі далёка зыйшла ад сваіх адносін з блокам фашысцкіх агрэсараў. Таму прыжа ад гэтых краін чыкаць чаго-небудзь інашага. Усе яны з часу 1934 года, калі была ўтворана Балканская Антанта, далёка праоуну-

ліліся па шляху фашызмаў, а ў выніку гэтага значна змяніла свой характар і Балканская Антанта. Іменна

ЗВОДКА

АБ ХОДЗЕ СЕЛЬСЬКАСПАДАРЧЫХ РАБОТ У КАЛГАСАХ ПА АБЛАСЦЯХ І РАЕНАХ БССР НА 10 ЖНІўНЯ 1938 г.

Table with columns for regions (Вобласці і раены) and various agricultural metrics. Includes sub-sections for 'Віцебская вобл.', 'Гомельская вобл.', 'Менская вобл.', and 'Палеская вобл.' with 'У тым ліку:' sub-sections.

СТАНОВІШЧА ў ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 12 жніўня. (БЕЛТА). Унутрыпартыйная сітуацыя ў краіне становіцца з кожным днём усё напружаней. Хваля масавых дэманстрацый па ўсёй краіне, праходзячых пад лозунгам адзінства народа ў барацьбе за незалежнасць рэспублікі супроць далейшых уступак фашысцкай агентуры, неадвольства самых шырокіх слаўў чэхаславацкай урадаўскай «дэянасці» Рэнсімена сведчаць аб тым, што цяперашняе становішча ў краіне прымае характар неадкладнага крызісу.

Не даўна, што пад даўленнем час у лагеры ўрадавай кааліцыі паявілася ў апошнія дні сур'ёзная трэшчына. На стэржнях дэмакратычнага друку (каталіцкага, чэшскіх сацыялістаў і нават сацыял-дэмакратаў) усё часцей з'яўляюцца артыкулы, крытыкуючыя ўрад, у асаблівасці прэм'ера Голдэ і міністра ўнутраных спраў, і патрабуючы змен састава ўрада.

Вядомы чэхаславацкі публіцыст Губерт Рышка, блізка стаячы да афіцыйных колаў, змяшчаў у апошнім нумары журналу «Дэмакратычны стрэж» артыкул, у якім ён разка крытыкуе лінію ўрада пасля 21 мая бягучага года. «Ёсць яшчэ час, — піша Рышка, — выратаваць становішча. Першай умовай з'яўляецца неадкладная рэарганізацыя ўрада амаладжэнне яго, расшырэнне яго за кошт усіх партый кааліцыі. Другой умовай — перадача перавагору ў гомельска-скай партыі парламентарнай камісіі кааліцыйных партый перанясенне адміністрацыйнага кодэкса на парламенцкую глебу». Патраціўшы Рышка патрабуе «неадкладнай змены лініі органаў дзяржаўнага кіравання, у прыматнасі міністэрства ўнутраных спраў, якое зараз знаходзіцца ў руках працэдуры, патуравачага генлейнаўскага правакатара».

Следам за Рышкай з крытыкай лініі ўрада выступіў вядомы публіцыст Юрж Бенеш (членінік прэзідэнта), рэдактар газеты «А-ЗЕТ». «Няўжо-ж мы дайшлі да таго, — піша Бенеш, — што нехта з Англіі павінен вырашаць пытанні, датычныя нас саміх?». Газета чэшскіх католікаў «Нашыя» у нумары ад 5 жніўня прамая абвінавачвае ўрада ў віноўнасці нічэнага артыкула партыі віноўнасці ўстойлівай лініі ўрада і разка крытыкуе міністэрства ўнутраных спраў.

ЗВАРОТ ГАМІНДАНА

ШАНХАЙ, 12 жніўня. (БЕЛТА). З паводу гаданні пачатку ваенных дзеянняў у Шанхаі Гамінданам вышпущан зварот, у якім гаворыцца: «Калі мы ўсё будзем сядзець, склаўшы рукі і чакаць перамогі, як гэта робяць многія манхайцы, то мы не дачакаемся яе. Толькі напружаннем сіл усёй аб'яднанай нацыі можна перамагчы ворага. У гаданні пачатку ваіны ў Шанхаі ўсім неабходна памятаць два галоўныя становішчы: 1. Японіі аказаліся не настолькі моцнымі, як большасць аб гэтым думала ў пачатку ваенных дзеянняў. 2. Ужо першыя тры месяцы барацьбы за Шанхай лілі ўсёму Кітаю то абсалютнае адзінства, якое паллага пярвую аснову незалежнасці кітайскай нацыі».

МЯСЕЖНІКІ АБСТРАЛЯІ АНГЛІЙСКІ ПАРАХОД

ЛОНДАН, 12 жніўня. (БЕЛТА). Карэспандэнт агенства Рэйтэр паведавае, што 10 жніўня ў часе залёту трох фашысцкіх самалётаў на Валенсію быў абстрэлен з кулямётаў англійскі параход «Стэйлейк». Некалькі бомб скінуліх самалёты, разарваліся каля парахода. «Стэйлейк» лёгка пашкоджан.



12 жніўня ў Менску адбыўся масавы паход у працягавых працоўных горада. НА ЗДЫМ-КУ: нацыя праходзяць па вуліцы Карла Маркса. Фото О. Грына.

ВОДГУКІ ЗАМЕЖНАГА ДРУКУ НА СПЫНЕННЕ ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯў У РАЁНЕ ВОЗЕРА ХАСАН

ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 12 жніўня. (БЕЛТА). «Эр нувель» у перадавым артыкуле па паводу спынення баявых дзеянняў у раёне совецка-манчжурскай граніцы у раёне возера Хасан піша: «Даўшы доказ рашучасці і захавання ўласнага дастойства, Савецкі Саюз сумуе захавань неабходнае халаднакроўе і прадеманстраваць сваё імкненне да міру».

АНГЛІІ

ЛОНДАН, 12 жніўня. (БЕЛТА). Учора ў Лондане адбылася нарада дэлегатаў ад усіх лонданскіх прафесійнальных арганізацый. На нарадзе была прынята рэзалюцыя, у якой дэлегаты лонданскіх прафесіяў выказваюцца за «падтрыманне совецкага ўрада, які дае алпорт японскай фашысцкай ваеннай арганізацыі ўсіх дэмакратычных сіл для барацьбы за незалежнасць і незалежнасць рэспублікі. Ці зможа цяперашні ўрад выконваць гэту волю народа — пакажа бліжэйшае будучае».

ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 12 жніўня. (БЕЛТА). Чэхаславацкі друк абуджывае на відным месцы паведамленне штаба Першай (Прыморскай) Арміі аб становішчы на совецка-манчжурскай граніцы і паведамляе аб новай сустрэчы тав. Літвінава з японскім паслом у Маскве Сіеміну. Каментуючы гэтыя паведамленні, друк падкрэслівае, што Японія

ЗАБАСТОўКІ ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 11 жніўня. (БЕЛТА). Паводле паведамленняў газеты «Роботнік», у Хайнуцы (Беластоцкае ваяводства) рабочыя ўсіх прадпрыемстваў правялі аднаўдзіннае ўсеагульнае забастоўку ў знак салідарнасці з бастуючымі рабочымі хімічнай фабрыкі Гродзіска. Спыніліся ўсе дрэвапрацоўчыя

ВАЕННАЯ ПАДРЫХОўКА ГІТЛЕРАўСКАІ МОЛАДЗІ ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 11 жніўня. (БЕЛТА). «Спэцыяльныя кур'ерскія паліцыі» паведавае аб інтэнсіўнай дзейнасці гітлераўскай агентуры ў Польшчы. Па звестках газеты, у апошнія месяцы з польскіх гарадоў — Тэў, Вільгошч, Грудзюв, Торн, Познань і Лодзь — многа нямецкіх дзяўчат, якія з'яўляюцца польскімі грамадзянкамі, выязджае ў Данцыг для праходжання там спецыяльнага ваеннага абучэння. Усе дзяўчаты, якія адпраўляюцца групамі па 10-20 чалавек, апраўты ў форму «маладзямейскай партыі» (маладзямейскія гітлераўскае арганізацыя ў Польшчы), снабжаны ваеннымі рапчамі, запаснай парай ботаў, коўдрамі і інш. Ваенныя абучэнні дзяўчат адбываюцца ў Поппоце. Вжэшчэ і ў самім Данцыгу і працягваюцца па некалькі тыдняў.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УХОДНІ ФРОНТ

Згодна афіцыйнай зводкі міністэрства абароны Іспаніі за 12 жніўня, атакі мусэжнікаў і інтэрвенцый на пазіцыі рэспубліканцаў, размешчаныя на правым беразе Сегра, паўнасьцю адбіты рэспубліканскімі войскамі. У сектары Эбро інтэрвентам удалося заняць вышыні 698, 705 і Санта Магдалена. Неўзабаве, аднак, рэспубліканцы бліскучай контратакай адбілі гэтыя вышыні ў праціўніка. На працягу ўсяго дня праціўнік прадлаўжыў атакі на вышыню 698. Рэспубліканскія войскі з выключнай мужнасцю адбілі ўсе атакі праціўніка.

У часе паветранага бою паміж 23 апацэлямі рэспубліканцаў і 39 самалётамі інтэрвенцый рэспубліканцы абліз «Месершміта» і адзін двухматорны аэраплан, страціўшы два самалёты. Экіпаж рэспубліканскіх самалётаў выратаваўся на парашутах.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

На захад ад гары Эль Торо ініцыятыва рэспубліканцаў займае верх. Праваўшы фронт праціўніка, рэспубліканцы занялі Кастілья-ла-Арнау. У раёне гор Універсалес (на захад ад Торуэля) рэспубліканцы некалькі змянілі размяшчэнне сваіх пазіцый. У сектары Лайбар, рэспубліканскія войскі, зрабіўшы глыбокую вылазку, дасягнулі паўночных ускраін гэтага пункта. Праціўнік, пасягнуўшы рэспубліканцамі, нясе значныя страты.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

На аэстрадаўскім участку фронту поблізу Кабеса дэль Буэй, баі працягваюцца. Рэспубліканскія войскі адбіваюць атакі праціўніка, падтрыманымі авіяцыяй.

На іншых франтах без змен.

12 жніўня раніцай 5 трохматорны самалёт «Савойя» скінуў 50 бомб на порт Валенсія. Большасць бомб упала ў мора, частка поблізу англійскага парахода «Стэйлейк».

(БЕЛТА).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

Сустрэкаюцца з пераможным спрыяўленнем кітайскіх войск у паўднёвым беразе ракі Янцзы ў раёне паўдзень ад Цюцзяна, японскі камандаванне прабуе зрабіць абходны маневр на левым флангу кітайскіх войск. 10 жніўня японскія войскі колкасію ў 500 чалавек высладаліся ў беразе ракі Янцзы ў 14 кіламетрах і захад ад Цюцзяна і павялі атакі ў кітайскія пазіцыі. Пасля 6-гадзіннага бою японскі захапілі ў гэтым раёне два стратэгічна важныя ўзвышшы, пачаў кітайскія войскі адваваць гэтыя ўзвышшы. Апошнія пераходзілі з рук у рукі некалькі раз. З паломі уноў прыбыўшыя палмаванцы яно чаму нарэшце ўдалося ўмацавацца ў ўзвышшы. Бай працягваюцца.

Адначасова японцы прабуюць прасунуць з боку Куліна (на паўдзень ад Цюцзяна — на беразе возера Поуху) Цянь прыкрыццём цяжкай артылерыі яны атакавалі кітайскія пазіцыі, але былі адбіты. Кітаец падняў агонь ва Рэйтэр, наглядальны ваенныя аперцыі ў гэтым раёне, адначасова ўзвешчылі кітайскага камандавання ў попеху аперцыі на гэтым участку. І адзінае таксама момант, калі кітайскія артылерыя прымуціла замучыць японскую батарэю трыма прамымі паданямі. Кітайскія войскі тут за маюць пазіцыі, недаступныя для японскіх механізаваных часцей.

На паўночным беразе Янцзы кітайскія войскі робяць контратакі ў ваколіцах горада Суоун, а таксама на паўночных ўскраінах горада. Кітайскія войскі паднялі на самаго горада Хуань з захаду і з поўдня.

Аб іншых франтах вестак не паступала.

(БЕЛТА).

Вын. абавязкі адказнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ

ДЗЯРЖЫЦЫРЭ (Шэра іна Горлага) Тел. 29-726. СЕННЯ І ШТОДЗЕННА. ЦЯРКВАВА ПРАГРАМА. Кіно «Парыжская Комуна» (у Пэтр. царку культуры і адча.)

ІНСТЫТУТ МІКРАБІАЛОГІІ І ЭПІДЭМІАЛОГІІ ССР. ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА ФАХІ ЛЯЧЭБНЫХ УСЛ. што з 15 жніўня. ВІТВОРЧЫЦЕ АНАЛ'ЗАў НА РЭАКЦЫЮ ВАСЕРМАНА І БОРДЭ-ЖАНГУ НА СКЛЕРОМУ. У ІНСТЫТУЦЕ СПЫНЯЦЦА. Указаныя анализы будзь праходзіць у Клінічным гарадку, у 4-м корпусе.

МЭНСКІ БЕЛАРУСІ ДЗЯРЖАНЫ ЗАВАТЭРЫНАРНЫ ТЭХНІКУМ. абвясчае ПРЫЁМ СТУДЭНТАў. на 1938/39 вучэбны год У КОЛЬКАСЦІ 120 ЧАЛ. на ЗААТЭХНІКАЕ адвадзана. У тэхнікум прымаюцца асобы на ўзросце ад 15 да 30 год з адукацыяй не ніжэй вышэйшай сярэдняй школы (сміптаніі).

БРЫГАДА ГАЛОўНАГА УПРАВЛЕННЯ ДЗЯРЖПРАЦАШЧАДКАС І ДЗЯРЖКРЭДЫТА. прыступіла ў Менску да праверкі РАБОТЫ РЭСПУБЛІКАНСКАГА УПРАВЛЕННЯ ДЗЯРЖПРАЦАШЧАДКАС І ДЗЯРЖКРЭДЫТА. БРЫГАДА ПРАВЕРЫЦЬ ТАКАСАМА РАБОТУ АОВНЫХ АБЛАСНЫХ УПРАВЛЕННЯў ДЗЯРЖПРАЦАШЧАДКАС, АОВНЫХ РАІАЦЭНТРА-АШЧАДКАС І НІЗВАЙСЬ КАСЫ НА ВСЕПІ.

ЦІ АТРЫМАЛІ ВЕ СВАЕ АБЛІГАЦЫІ. Аблігацыі Паскы Умацавання Абоны Саюза СССР, неатрыманымі палітскамі па месцу свай работы, адвадз. бухгалтэрыямі прадпрыемстваў і ўстановаў, а таксама сельскімі саветамі ашчадных касы.

Кіно «Парыжская Комуна» (у Пэтр. царку культуры і адча.) У КАСТРЫЧНКУ. Кіно «Сіятэр» КІЯЖНА МЭРЫ.

НАРКАМХАРЧПРОМ ССР. ГАЛОўКАНСЕРВ. ШКАўНУЮ ПАСУДУ. 3-лад КАНСЕРВАў, ВАРЭННІЯ, КЕТЧУПА І ІНШ. У НЕАБМЕЖАВАНАЙ КОЛЬКАСЦІ ПРЫМАЮЦЬ МАГАЗІНЫ ГАЛОўКАНСЕРВА. БАНЫ ёмкасію ў 1 літр — 40 кап., ёмкасію ў 0,5 літра — 35 кап. ВУТЭЛКІ ёмкасію ў 0,5 літра — 40 кап., ёмкасію ў 0,25 і 0,3 літра — 40 кап. БАЛОНЫ ёмкасію ў 1 літра ў аб'ёмнага — 5 руб., ёмкасію ў 1,5 літра ў аб'ёмнага — 1 руб. 40 кап. ЗДАВАЦЕ ПАСУДУ ЧЫСТА ВЫМУЮЦЬ.

ПРЫЁМ ЗАУ ў 15 ліпеня да 18 жніўня; прыёмныя іспыты — з 20 па 28 жніўня. Студэнты і курсы асабіставае ступендыя ад 65 да 75 руб., асобна існуючаму закопалажонію. Пры тэхнікуме вель інтэрнат, сталова, пральня і вучэбная сапаларна. Валчаныя ў тэхнікум павіны прывесці па спецыяльна прыладу: кофур, падушку, дзве завалкі і прасіны. Пры прыездзе на тэмы абавязкова мець пры сабе папярст. Дакументы даслаць па адрасу: Менск, Курасоўшчына, завацтэхнікум. ДЗЯРЖЫЦЫРЭ.

Беларускі інстытут удасканалення ўрачоў. ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА УРАЧОў І ОБЛГОРРАЗДАВАў АБ АРГАНІЗАЦЫІ І ІВ КВАРТАЛЕ 1938 г. НАСТУПНЫХ КУРСАў ПАВЫШЕННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ (удасканалення і спецыялізацыі). 1. ХІРУРГІЧНЫ ЦЫКЛ — у г. Менску з 20 верасня 1938 г. па 1 студзеня 1939 г. 2. ХІРУРГІЧНЫ ЦЫКЛ — у г. Віцебску з 20 верасня 1938 г. па 1 студзеня 1939 г. 3. ТЭРАПЭўТЫЧНЫ ЦЫКЛ — у г. Менску з 20 верасня 1938 г. па 1 студзеня 1939 г. УРАЧЫ ЗАВЯНПЧАЮЩА ІНТЭРНТАМ І СТЫПЕНДЫА, А ТАКАСАМА ЗА ІМІ ПОўНАСЦЮ ЗАХОўВАЦЦА ЗАРАБОТНА ПЛАТА ПА МЕСЦЫ РАБОТЫ. Заўвагі прымаюцца ў Інстытуце удасканалення ўрачоў — г. Менск, Савецкая, 3.

ГАЛОўНАЕ УПРАВЛЕННЕ ДЗЯР ПРАЦАШЧАДКАС І ДЗЯРЖКРЭДЫТА. Грамадзяне, якія не атрымалі да тых час у свае аблігацыі, могуць іх рымашчы і ў цэнтральных або раённых ашчадных касах па месцу падпіскі. Дзя атрымання аблігацый рабочыя служачыя павіны прадставіць даку ад бухгалтэрыі прадпрыемства і ўстановаў аб суме ўплатаных ўзноск па падпісцы, а каліспячы і спячына-наасобніч прадставіць у ашчадную касу астаўшася ў іх на руц разліковае кітаўчына па пазіцыі. Дзя атрымання на рукі сваіх аблігчы палітскамі не могуць удзельчаць у чарговых тыражах выйгрыш па пазіцыі. У 1938 годзе тыражы выйгрышаў ССР Умацавання Абароны Саюз СССР абудуцца 11 верасня і 11 снежы.